

ФОЛЕТАРЫ ЎСІХ КРАЕЎ, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

№ 270 (1237) Нядзеля, 23-га лістапада 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ

Орган ЦК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСІ:

1 месец	:	:	30 кап.
3 месцы	:	:	90
6 месяца	:	:	1 р. 80
1 год	:	:	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦІИ:

Менск, вул. Карла Маркса, 38

Телефоны: рэдактара—7-25,

секретаря—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:

Комсомольская 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВЫДАННЯ X.

Копіт асбонага №—2 кап.

Крызіс, інтэрвінцыя, контрреволюцыя

Сусветны экономічны крызіс усе-
шы і больш пагублічна. Крызіс
праесочваща ў систэму між-
народных дагавароў, на якой буда-
такі раздзел съвету
імперыялістичным драпежні-
камі. Аб міжнародных дагавароў
паддлігаюць сумнечную, да Эў-
рапа, зашлюстую ў клемши крызісу,
каб плаціць Злучаным Штатам.
Падпрыліс супраць състым ім-
перыялістичнай прыгнечніні, якая
вынёсла мірны дагаворамі Вэр-
саля, Трайданону, Сен-Жэрмэну, Нэй-
Іаменскія выбары да ял, што на
пляні Юнга выступілі мільёны
чалавек.

Побач з наступам на зарплату ра-
бочых буржуазія шукава выходу
класу ў адкрытыя новыя рынкі.
Пасынку быў быў вынішчан, каб 900
людей, якія зараз, па тых
жых чытчычных прычынах, па-
даюць съставу тавароў, пачалі б'і-
ці. У СССР, Кітаі і Індый ля-
жы ключ к вырашэнню крызісу
імперыялістичнай, так гаварыў ліб-
еральны ў палаце абшчын.

Самуэль ў палаце абшчын.
Саю, які разговарыў съветы
наступленіе па ўсім фрон-
ту, а ўсімі пашыроку у ча-
гах, пазбавляе міжнародную
чынушу і надзеі на штогодніе гас-
травыне на аднай шостай частцы
куп. Монополія замежнага
СССР—перашкода драпежні-
кам імперыялістам у міжнарод-
най кашталу на Савецкі рынак. У
экономічнай зоне росту ін-
дустрыяльнай настроі імперыялі-
стичнай буржуазіі. Адсюль—адкрыта
супраць Індыйскага народу.

—перакіянные войскі Чын-
шы, якое падтрымлівала фле-
міперыялістичніх, супраць кітайскіх
тэх.

На падтрымкі наступленіе на
рэволюцыйнай саю, на-
зыванай рэволюцыйнай, календар-
най у рашаючым маштабе олькі
выпалку, калі зруйнавана
сусветнага рэволюцыйнага
чынуша—СССР. Усе групы, якія
пашырнуць экономічную су-
купніцу СССР для таго, каб паднімь
гаспадарку і ў падзеях на тое,
савецкай улады перададзіць
сапешчаны тэхнічны аднікаощыд.

Іншыя ізноў стаіт баявым

тэхнічным і прогрэсіўным дзеяньнем бас-

тужузаційнага груп і гэтая пра-

міжнароднай асіціяція пад-

тады. Стратэгічныя пляны міжнарод-

най буржуазіі. Адсюль—адкрыта

супраць Індыйскага наро-

ду. Адсюль—адкрыта

супраць савецкай улады

і савецкай асіціяціі. Адсюль—адкрыта

супраць савецкай улады

БАЛЬШАВІЦКАМУ КВАРТАЛУ-- БАЛЬШАВІЦКІЯ ТЭМПЫ

За час 5-га ўдариага кварталу неабходна ліквідаваць прарывы мінулых год і пад-
рыхтаваца да трэцяга, рашаючага году пяцігодкі.

Паты квартал,—баявы ўдарны квартал. Як мага лепей організаваць сваю працу,
скказнымі, лятучымі брыгадамі, сталёвымі батальёнамі энтузіастых змагаца за леп-
шыя паказыкі выкананыя прамфіпляну.

Ніводны варштат, ніводны рабочы не павінны застаца не скарыстаныі. З усёй
рашучасцю ўдарыць па гора-гаспадарнях, опортуностых, якія застаючыся верныі
традыцыям Плюшкіна, марынующы рабочую сілу, апасаючыся „ЯК-БЫ ЧАГО НЯ ВЫШЛА“.

Шэраг комсамольскіх колектываў не павярнуліся тварам да вытворчасці. Гэты
паварот павінен неадкладна адбыцца. Гэтага патрабуе ўдарны бальшавіцкі квартал.

Адстаючых на бускір

У чырвоным списку „Правды“,
сярод імёнаў пролетарскіх заводаў
і фабрык звяла сабе месца каро-
ценкава фраза:—Шклоў завод „Комін-
тары“ (Бабруйскі раён) на 1-е ве-
расня выкананы гадовы план на
120 проц.

Рабочы ўдарнага завода „Комін-
тары“, які выконвае і перавыконвае
програму і ў першых шэрагах зма-
гаеца за спису ЦСПСБ, маюць усё
больш і больш дасягненія.

Высунуты заводакрэйцтвам
прамфіплян на раз перарабляўся
і пад напісам рабочых значна па-
высціся. Сутрэчны прамфіплян у
калатковай сваій рэдакцыі мае та-
кі выгляд.

Норма выпрацоўкі па ўсіх вар-
штатах:—для трохтровых—831,
для літровых—1061, для 0,5—
1178, для 0,25—1340 штук у
куль.

Гэтыя лічбы гавораць аб досьці
значнай напруджанасці сіл рабо-
чых—гутароў. Але ўдарны „Комін-
тары“ выконвае гэты план з пера-
вышкай.

Завод змагаеца за спису ЦСПСБ.
Завод прыняў такую разолюцыю:
„1-га кастрычніка зрабіць сапраўд-
ным днём ўдарніка, у які праве-
рам свае ўдарнікі шэрагі. Ачысь-
цім іх ад іллю-ударнікаў, уцягнем
лешных рабочых за ўдарныі бры-
гады“. Гэта—у адказ на адозву ЦБ
УсеіП(6). І „комінтарнаўцы“ з го-
нарам выканалі свае абліцальні.

Вытворчасць па гутце пастаўле-
на на рэйкі ўдарніцтва. Нельга гэ-
тага сказаць пра клуб, гурткі, на-
сіценгасету і працу заводскіх орга-
нізацый.

Шмат дапамаглі ў выкананыі
прамфіпляну піонеры. Іны ў кож-
ную хвіліну гатовы дапамагчы за-
водакрэйцтву. Былі такія выпад-
кі, калі ўсім школамі або атрадам
выходзілі з кошыкамі ў руках збі-
раць бой па пасёлку, і сабралі
звыш 100 пудоў шклоў.

„Комінтарнаўцы“ узлі на бускір
„Кастрычнік“. Там прарыў ліччу не
ліквідаваны. „Комінтарнаўцы“ па-
слалі на „Кастрычнік“ бускірную
брыйду з лешных сваіх ўдарнікаў.

С. Вачера.

Ліквідаем прарывы

Адозва ЦБ УсеіП(6) ускладні-
ла ўсіх комсамольцаў запалкавых
фабрык „Кастрычнік“ і „Днепр“
(Речица). Адозву агаварылі на
чарговых парычных сходах, дзе
присутнічалі беспартыйныя рабо-
чыя і комсамольцы, а таксама на
плenumе раённага камітэту комса-
молу і на адчыненых комсамольскіх
сходах.

У адказ на адозву ЦБ створаны
новыя брыгады. Усе комсамольцы
закантрактаваліся за фабрыкамі.
Была праведзена самаправерка і
падрыхтоўка да дні ўдарніка. У
дзень ўдарніка былі організаваны
11 новых ўдарных брыгад.

Комсамольская организацыя а-
бясціла рапушчую барацьбу ляту-
ном і гультаём.

Зарэз значна павысілася вытвор-
часць працы сярод комсамольцаў.
Каб звышчыць перарабоі ў работе
і зменіць брак, па ініцыятыве
каробка-клейльнага цеху створана
скразная брыгада паміж цехамі.

Храпуновіч.

Лятучымі брыгадамі бісь па лятунох

Гута „Праца“ мела сёлета шэраг
прарыву у выкананыі прамфі-
пляну.

За апошні час работа комсамоль-
скага колектыву значна ўзварушы-
лася. Усе комсамольцы абліці-
ся ўдарнікамі і на справе апра-
дываючы гэту плану, організоўваю-
чи беспартыйную моладзь за ўдар-
ныя брыгады, пад сцягі соцспабор-
ніцтва. Кожны комсамолец з мацава-
ўшы па гутце да канца пяцігодкі.
Комсамольцы за ўесь час не зра-
білі ні аднаго прагулу і выкоўваючы
з перавышкай ударную норму.

Самае галоўнае, чаго дабіўся ко-

лектыў, ігна—організацыя лятучых
брыйд. Такія брыгады па першаму
закліку да журналіста звязалаца на
работу, заміняючы прагулышчыкаў
і выкоўваючы самую неабходную
неадкладную работу. За краткі пе-
рыяд комсамольцы адпрацавалі шы-
хам лятучых брыгад—14 чалавека-
дзен.

Паміж паасобнымі цхавымі ічай-
камі заключаны дагаворы на соцы-
лістычнае спаборніцтва. Колектыв
не адстасе ад жыцця, а становіца
у першыя шэрагі барацьбітоў за
бальшавіцкі прамфіплян.

Алеша Ш.

ТАВАРЫШЫ, ТРЫМАЙЦЕ ТЭМП!



Работніцы менскай шкотачнай фабрыкі імя Крупскай організа-
валі ініцыятульнае спаборніцтва паміж сабой.

НА ЗДЫМКУ: ўдарніцы за працай. Зльва направа: Негневіцкая,
Максімэнка і Багданава.

3 ФРОНТУ ВЫТВОРЧЫХ МАНЭЎРАУ

Манэўры саюзу транспарт- нікаў

Дзяяжнікі штабу па правядзенню
вытворчых манэўраў саюзу Транспар-
тнікаў атрымоўвае тэлефонограму:

— Машына Саюзтрансу стаіць без
лапат, німа да іх ручак. Німа чым
насыпана вугаль. Рабочыя грузчики
прынішлі на працу і ні могуць пры-
ступіць да яе.

На заўтра інспектадкі паўтараюцца.
Іншы разіарт, іншы тэлефонограма,
іншы на выкоўваючы працаваныі
штабу. Цяжкія людзі ў Саюзтрансе!

Гародны склад апраўляе са стан-
цыі тавар па крамах. Загадчык ма-
газыну № 172 (Ляхавічы) пратрымаў
2 падводы з напустай з гайдамі, за-
ўшыміся, відаць, што транспарт пе-
рэжывае вялікі цяжкі асабіст, што кож-
ная хвіліна павінна быць як мага ле-
ней скарыстаны.

25-ы магазын на прыняў падводы
з яблыкамі. Возчыкі звоніць з го-
раду:

— Груз на прыняў, ішоў пачы-
наеца цягніна. Саюзтранс і ЦРК га-
лаваціцкі зрываютъ працу.

Аўтаадзел Саюзтрансу не падры-
таваўся да манэўраў. Таварыши: Мі-
лінскі, Сарэр, Раскін і Пашкевіч,—
працоўнікі Аўтабудадзелу—зрываютъ
усю работу. Замест дружнае, спаянай
працы займаючыя калатнею, стара-
ючыя сарвашу работу арзі ў аднаго.

Вытворчы манэўры Саюзу Тран-
спортнікаў павінны стаць баявой пра-
веркай падрыхтаваныі нашага тран-
спарту да перавозак на 3-ці год пяці-
годкі.

Лепши організаваць асеньня-зімовыя
перавозкі і асабіўку ў час ўдарнага
кварталу—бязважная задача дні.

Неабходна прыняць самыя рапушчую-
шыя меры да тых, хто зрываетъ гэтыя ма-
нэўры.

М. Й.

На снурзаводзе „Бальша- вік“ скончыліся манэўры

Скончыліся вытворчы манэўры на
снурзаводзе „Бальшавік“. За час ма-
нэўру было організавана 9 новых
рабочых брыгад з 45 чалавек. Боль-
шасць брыгад пры пераразаключчыкі
жаданіем павысіць норму праўляння
і зменіць сабекошт.

Экономічны ёфект ад зменіння расцэнак за
лістапад-свярдзяні м-ц павінен быць
даўшы 27.448 рублёў, а за год—27.448 рублёў

За час правядзенню вытворчых
манэўраў на заводзе адчыненіе знач-
ны зруш у выкананыі прамфіпляну.
За кастрычнік месцы прамфіплян
выканан на заводзе ў колькасці ад-
носін 112,1 проц. і ў стасунку
кошту на 101,8 проц. За першую
дэкаду лістапада прамфіплян выканан
на колькасці паказчыкаў на 118,85 проц. і ў якіх на 89,79
проц. прымым у стасунку кошту на
выканан з-за дрэзін пастаноўкі пра-
цы ў хромавым цеху.

За час манэўраў атрымана шмат
рабочых працаваній, прэміяўана 12 ча-
лавек на суму 1100 руб. Гадавая эко-
номія па рабочых працаваніях, унесеных
пры складаныі супстречнага
прамфіпляну, на даны квартал, скла-
дае 20.567 рублёў. Пратроўка
прамфіпляну на 31 год праща-
пры актыўным удзеле ўсіх ўдарных
брыйд, выкідаўшы вялікі творчы
узлы сярод рабочых заводу.

Раней завод атрымоўваў шмат скар-
гаў ад агукавай фабрыкі Менску,
Віцебску, Клецку і інш. на дрэзінную
якасць продукцыі. За час манэўраў
якасць значна павышылася.

Як педаход манэўраў трэба азна-
чыць слабую работу цхавых штабаў
і поўную бязлізнейасць штабаў жа-
лезнага цеху і складу сырэвін.

Вакол манэўраў на была дастатковая
мобілізація грамадзкасць заводу.

Гэтыя недахопы трэба улічыць у

КОЖНЫ ВАРШТАТ—НА ВУЧОТ

Комсамолія Бабруйскага дрэваапрацоўчага
бінату прашануе правесць і ўсебеларускі двухты-
нёвік мобілізацыі ўнутраных рэсурсаў

Ніводны варштат, ніводная запасная частка не павінна
стацца не скарыстанай. Вопыт комбінату—на ўсе пры-
емствы Беларусі

Рэдакцыі „Чырвоная Зьмена“

Таварыши!

Комсамольскі колектыв Бабруйскага дрэваапрацоўчага
комбінату абліцісці ўнутраных рэсурсаў на падпрыемстве.

Просім рэдакцыю „Чырвонае Зьмене“ дапа начы-
чыць у реалізацыі тых абсталіяньня, якія намі выяўляю-
ті часе паходу.

Першы налёт, зроблены чашымі брыгадамі, вы-
нішнімі машынамі, якія могуць быць скарыстаны на іншых
воках, але комбінату яны не патрэбны. Мы на ведаем
даўшы ўзакраваць, дасылаем матар ял аб выяўленым аво-
лявані просім садзейнічыць нам у знаходжаныі
месца, куды іх магчыма будзе накіраваць для хутчэйшай
скарыстаныя.

З ком. прывітаннем Завалкаў.

РАПАРТУЕМ:

Першая комсамольская брыгада па выяўленню ўнутраных
ресурсаў выявіла наступнае:

а) два парабаці двухтынёвідрава машина, магутнасцю 1
конных сіл, мясцовому комбінату пештрабна, якія скары-
станы аўтобусамі.

б) парабаці машина аднаціліндравая, 3 конных сіл.

Больш году вышыбадзічныя машыны не скарыстоўваюцца.

Прампрыемствы, якія могуць скарыстаць гэтыя машыны, вы-
звярнуцца да дырэктараў комбінату.

ЗАБЯСЬПЕЧЫЦЬ ПАСЬПЯХОВАЕ ПРАВЯДЗЕНЬНЕ БАЯВОГА АГЛЯДУ ДКО

Ударыць па права-опортуністичнай недаацэнцы піонэр-організацыі, неаднакладна ўключыцца ва Усебеларускі аггляд, забяспечыўшы яго пасьпяховае правядзеніе—баявая задача комсамолу Усебеларускі аггляд ДКО павінен стаць магутным вагіром рашучага павароту піонэр-організацыі да сучасных задач соцыялістычнага будаўніцтва

Да баявога аггляду ДКО Беларусі

(з дакладу старшыні ЦБ ДКО т. Гайдукевіча на пленуме ЦБ)

Піонэры-ударнікі колгасных палёў

Пытанні работы ДКО на вёсцы. Піонэрская організацыя па вёсцы пад кіраўніцтвам комсамолу павінна разгарнуць конкретную масавую агітацыйную працу за колгасы, за перавагу колектывізации ў сельскай гаспадарцы над індывідуальнай сістэмай гаспадарання. Асаблівую ўвагу трэба звязаць на работу колгасных атрадаў, якія на практицы сваёй работы павінны паказаць поспехі колгасаў і шырокі распаўсядзіць іх сирод беднатаў і серадняцтва і гэтым самім садзейніцца партыі ў барацьбе супроты кулацкай хлускі, якая пакіравана на врэшт колгаснага будаўніцтва. Гэты вучастак звязацца са вельмі важным вучасткам работы вісковай організацыі. Атрады і організацыі павінны перарабудаваць работу так, каб дачамагаць партыі і комсамолу ў справе масавага ўцягнення беднатаў і серадняцтва ў колгасы.

На меншую ролю ў час аггляду Беларускай організацыі будзе адыгры-

цілія ўпісменнасці задач, палепшыне справы ўсеабучу будуць вялікім дасягненнем у агульным содбудаўніцтве.

Піонер павінен аўладаць вайсковымі ведамі

Апошніе, якія задача ў час правядзенія баявога аггляду, гэта вайсковая праца. Мы ў мінулым мелі значны поспехі ў галіне в аенізациі і піонэрскіх атрадаў. Потым вайсковая работа ў атрадах, асабліва на вёсцы, заняла. За ўмовах Беларусі, калі мы звязацца фарностам на мяжы з нашай „добраї“ суседкай Польшчай, пытанніе венізациі піонерскай організацыі і насленіцтва наўвеявае асаблівае подітчнае значэнне. У чым практична павінна выявіцца работа на гэтых вучастках?

Зараз-жа ўсім цікавіць сувязь з Чырвонай арміяй шляхам правядзенія вечароў, экспкурсій, разгорнутання соцспаборніцтва паміж Чырвонай арміяй і атрадамі, стварыць вайсковы гурткі, шырокі ўцягнунь піонераў і неорганізаваных дзяцей.

З усесаюзной конферэнцыі комсамолу па піонэр-руху



15-га лістапада 1930 г. у Маскве, у Кастрычніцкай залі Дому Саюзаў праходзіла ўсесаюзная конферэнцыя па піонэр-руху. Конферэнцыя працягвалася з 15-га па 20-е лістапада.

НА ЗДЫМКУ: Делегаты-комсамольцы Узбекістану, злева направо: 1. Самаеў, 2. Хашранунаў, 3. Розыкулаў, 4. Абрамава і 5. Тошматава.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэта—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Важную ролю адыгryвае ў рабочых і вытворчых атрадаў шэфства піонераў над паасобнымі варштатамі і арміямі. Неабходна вонкі гэтай рабочы ў час баявога аггляду перад організацыяй стаць задача па організацыі юных тэхнікаў вынаходцаў і службу соцыялістычнага будаўніцтва.

Важную ролю адыгryвае ў рабочых і вытворчых атрадаў шэфства піонераў над паасобнымі варштатамі і арміямі. Неабходна вонкі гэтай рабочы ў час баявога аггляду перад організацыяй стаць задача па організацыі юных тэхнікаў вынаходцаў і службу соцыялістычнага будаўніцтва.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэта—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэта—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэта—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэта—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савгасах і колгасах дзіцячая праца эксплюатуецца, элементарныя правила законадаўства не захоўваюцца.

Задача выкананіе задач партыі ў галіне разыўція жывелагадоўлі.

Ни менш важнай задачай, якай стаіць перад вісковой організацыяй, асабліва колгаснымі і савгаснымі атрадамі, гэто—правільная організацыя дзіцячай працы ў колгасах. Да гэтага часу маюцца моманты, калі ў савг

МАЦУЙЦЕ СУВЯЗЬ З УСЕСАЮЗНАЙ КАЧАГАРКАЙ

Доібас павінен працаца бесперабойна

Комсамол Беларусі мобілізуваў частку сваіх комсамольцаў на ліквідацыю прарыва. — Завязвайце і мацуйце сувязь з барацьбітамі за пяцігодку.

Ганеце з сваіх шэрагаў дэзэртыраў з гаспадарчага Перакопу!

Змагацца за вугаль

Пасяляховае соцыялістычнае будаўніцтва патрабуе адных ба-
рацьбітую за выкананне пяцігодкі ў чатры гады. Комсамол ваяўды-
стаў у першых шэрагах змагаючы за соцыялістычнае будаўніцтва. На
пастанову 16-га партзесду аб прарыве у вугальнай прымысловасці
шыроко агукнуўся комсамол Беларусі.

2000 комсамольцаў былі мобілізаваны на ліквідацыю прарыва
у Донбасе. Яны ўпарты змагаючы за выкананне пастановы 16 звязку
УсеўКП(б). Але вінштіцца ў нашых шэрагах і такі што ганебна ўцяклі
з фронту, Комсамол Беларусі павінен ганаць з сваіх шэрагаў тых лю-
дзей, якія пладольны апраудзіць ганаровасць комсамольца.

Нельга тут не ала-ачыць, што некаторыя рэйнныя організацыі
комсамолу да спрынімалі мобілізацыю на вугальны фронт аднесцілі на
вусім сур'ёзна, паслаўшы шмат тых таварышоў, якія вусім не ад-
павадаюць умошам працы на вугальнай прымыловасці.

Больш увагі на гэтых фронт, больш ува і да тых таварышоў,
якія з гонарам змагаючы за выкананне плану на вугальнай пра-
мыловасці, за пяцігодку.

Ганебна ўцяклі з фронту

На рудні Штава прыслалі з Бе-
ларусі 40 чалавек мобілізаваных
комсамольцаў. Комсамольцы шахты
Штава ўзялі шафтаў над казармай
мобілізованых і над пасобнымі ком-
самольцамі. Сярод мобілізованых
вядца гутаві, іх навесціваюць
калоўная культургуткі, Казармы доб-
раўствадлівасці і забясьпечаны.

Але, на гэздзячы на тое, што з
першых жа дзен былі утвораны
добраў умвы для працы, двое га-
небна ўцяклі. Комсамольцы Зыў-
рскі і Даніловіч звязылі, што пра-
цацаць у шахце па будучы. Агуль-
ны сход мобілізованых асудзіў іхны.

Міхась Доўгі.

Ліст з Донбасу

Добры дзэн, дарагія таварышы!

Дасылаю вам свае гарніцкіе прымітаныне.

Працуя на шахце імя ДПУ ў якасці ўборышчыка
пароды. Мая заработка плата — 2 р. 20 кап. за ўп-
ражку (четыры ўпражкі — гэта адзін працоўны дзэн)

Многі ўцяклі з Донбасу, спалахнуўся цяжка-
сцяй, бо калі мы прыхадзі, дык нас сустрэлі на
вусім добра; было цяжка з кватэрамі, з спэцвопраткай
і г. о. Гэта, бязумоўна, на ўдарнікі, не комсамольцы,
а дэзэртыры з фронту працы.

Шахты зараз перажываюць вялікія цяжкасці,
але мы змагаемся з прагульщикамі, рвачамі, лодырамі,
сумулянтамі і г. д.

Выконваем заданыне дадзенае крайко нам УсеўКП(б)
Даёш вугаль!

Фрыдман.

Шахта імя ДПУ.

Рэчыцкі леспрамгас ганебна правальвае лесазагатоўкі

На лесараспрацоўках Рэчыцкага леспрамгасу ў віцічыні
былі працацаць 4071 рабочых, а працацаць толькі 695. Ясна, што
план у гэтых месяцах сарван. На 10 лістапада загатоўлена 12 проц.
дэлавой драўніны, замест пляні-
вых 17 %, дроў загатоўлена $1/2\%$,
замест 20 %.

У лістападзе, замест 6108 рабо-
чых працуе толькі 600 чалавек. Зразумела, што і тут план загатоў-
вак пад вялікай пагрозой.

Для экспорту за ўесь час ні-
чога не загатоўлена, яшчэ не пры-
ступілі да працы.

Леспрамгас на мае пяціх вестак
аб давядзенні плюну лесазагатовак
да кожнага двера, сялянства не мо-
білізвана, што пагражае ў наборы
рабочай сілы. У забясьпечаныі вя-
лікія перарабоўкі віна спажывецкай
кооперациі.

Зараз гужіла дрэнія забясь-
печана кармамі, а пры першым не
павялічэнні коры на хоніц. Га-
та патребна зараз-жа прадугледзіць
Лесбелу і Саюзхлебу.

Леспрамгас паслаў у Лесбел за-

ліку на спэцвопратку, але той
шахта маўчыць. Дагэтуль німа не
спэцвопраткі, ні вестак аб ёй.

Намеснік дырэктара ўпра-
са план у гэтых месяцах сарван. На
10 лістапада загатоўлена 12 проц.
дэлавой драўніны, замест пляні-
вых 17 %, дроў загатоўлена $1/2\%$,
замест 20 %.

У пяціх вестакіх вестак
загатоўка пад вялікай пагрозой.

Для экспорту за ўесь час ні-
чога не загатоўлена, яшчэ не пры-
ступілі да працы.

Леспрамгас на мае пяціх вестак
аб давядзенні плюну лесазагатовак
да кожнага двера, сялянства не мо-
білізвана, што пагражае ў наборы
рабочай сілы. У забясьпечаныі вя-
лікія перарабоўкі віна спажывецкай
кооперациі.

Зараз гужіла дрэнія забясь-
лечана кармамі, а пры першым не
павялічэнні коры на хоніц. Га-
та патребна зараз-жа прадугледзіць
Лесбелу і Саюзхлебу.

Леспрамгас паслаў у Лесбел за-

Зноў на штурм вугалю!

Гарадоцкая організацыя ЛКСМР
шыла даслід лепшых таварышоў у
Донбас замест тых што ганебна ўцяклі
з фронту, Комсамол Беларусі павінен ганаць з сваіх шэрагаў тых лю-
дзей, якія пладольны апраудзіць ганаровасць комсамольца.

Замест дэзэртыра Шклера, які га-
небна ўцёк з Донбасу і распушка
рэзную хлусню, каучы, што гэта
«місабойня», расійская організацыя
з лепшых, вытрыманых таварышоў. Дэ-
зэртыра Шклеру даіл адпор на схіле
гэлага актыву. Але гэлага малы.
Гэта пастаўшы пытаныне аб выключы-
чэнні іго з вірага комсамолу, аб
стварэнні грамадскай думкі вакол
гэтых дэзэртыраў.

Частка таварышоў, што вінштіцца
з Шклерам, прынялі свой учынок за
груюю політычную памылку і каб не
насіць ганебнае прозьвішча дэзэртыра
едуну ў Донбас.

Но ае, здрава папаўненне, якое
нікіроўшаеца на вугальны фронт,
вялічыня ўпарты змагацца за вугаль, каб
нікіроўшаеца прарыву.

Пастаўле ў XVI пяцігодзездам задача
дацаць 17 мільёну тон вугалю к
кінцу пяцігодкі — будзе выканана.

Комсамолка.

Трымайце сувязы!

2000 комсамольцаў Беларусі паш-
аехалі ў Донбас змагацца за вугаль.
Комсамол не павінен параніць сувязь
з сваімі тавышамі. Наша організа-
цыя павінна ведаць, якія пра-
цујуць і данамагаць ім.

Комсамолу Беларусі траба ўзяць
шашфту над тымі руднямі, дзе пра-
цујуць нашы двухтысічнікі.

Комсамольцаў Беларусі траба ўзяць
шашфту над тымі руднямі, дзе пра-
цујуць нашы двухтысічнікі.

Комсамольская ячейка вёскі Лош-
ніца (Барысаўскі раён) прыняле
звязы на штурм вугалю, у якіх
асялятлі працу рудніку, дзе пра-
цујуць двухтысічнікі, а таксама і
працу брыгада з двухтысічнікамі.

Па прыкладу Парыцкага раёну
організація у кожным раёне бры-
гады сувязі з комсамольцамі, якія
поехалі ў Донбас, з тым, каб съ-
стыматычнай першасці падтрым-
ваць з імі сувязь.

Комсамол Беларусі не павінен
пакинуць без моральчата падтры-
мальную таварышоў, якія поехалі
змагацца за вугаль, а калі патра-
буюцца, дык даць ім новую пра-
цоўную сілу.

Гэзэце «Чырвоная Зымена»
змагаецца за вугалю, у якім
асялятлі працу рудніку, дзе пра-
цујуць двухтысічнікі, а таксама і
працу брыгада з двухтысічнікамі.

Край, Крылоў, Хадкевіч.

Дэзэртыраў на суд гра- мадскасці

Комсамольцы ячейкі колгасу «Бе-
ларусь» (Бягомельскага раёну) Бу-
ланда Янка, Ігнатовіч Пётра, і
Стральчонак Міхась былі мобілі-
заваны на Донбас. Праз некаторы
час яны дэзэртыраі вінштіцца на-
зад. Над гэтымі комсамольцамі быў
створаны грамадскі суд. На судзе
было ўсё ваколічнае насельніцтва,
колгаснікі, савгаснікі і іншыя

Комсамольцы нават на ведаюць асно-
вных задач комсамолу. Мятла.

Дырэктар Рагачоўскага Белпо-
мехукуму, тав. Лапіцкі, выкарысто-
віччы тэхніку не па іх рэзультатах
выніку — наукальная программа

навучальная программа

на мабілізацыю комс мольшчай у пэ-
дагогічных навучальных установах

ЦК ЛКСМБ і «Чырвонай Зымене»

Здаём звыш пляну

Мы, комунары комуны «Ленін-
ская Беларусь», Жыткавіцкага раё-
ну, сабраўшыся сумесна з моладзь-
дю академічных вёсак Руднянскага

сельсавету на ўрачыстасце пасідлень-
не да 13-й гадавіны Каstryчніка-
вой рэвалюцыі адзначаем, што за
13 год рабочая класа пад кіра-
ніцтвам комуністичнай партыі ў
барацьбе з усіліямі хілдамі ад ге-
неральнае лініі партыі дабілася ви-
лікі дасягненія на ўсіх франтох.

У адказу 13-й гадавіны здаём
звыш пляну — 150 пудоў бульбы Пу-
цлаўскую трактарнаму заводу і

выйлікім пасыльдаць нашаму пра-

кладу наступных калгасы: Руд-

нянскага сельсавету — «Завет Лені-

на Савецкай Беларусь», і «Бе-

лорусь».

Ніхай жыве ЦК УсеўКП(б) і

вы кіраунік яго т. Сталін.

Ніхай жыве ЦК ЛКСМБ і

вонная Зымена — кіраунік молад-

зьдзяліні.

ЦК ЛКСМБ і

вонная Зымена — кіраунік молад-

зьдзяліні.

ЦК ЛКСМБ і

вонная Зымена — кіраунік молад-

зьдзяліні.

ЦК ЛКСМБ і

вонная Зымена — кіраунік молад-

зьдзяліні.

ЦК ЛКСМБ і

вонная Зымена — кіраунік молад-

зьдзяліні